

16 ВЕРАСНЯ

1938 г.

№ 16 (68)

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН парткома, прафкома, рэктарыята Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Насустрэч 20-годдзю ВЛКСМ

БУДЗЕМ РЫХТАВАЦЬ ЛЕПШЫЯ ПАДАРУНКІ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ!

СЛАУНАМУ ЮБІЛЕЮ — ВАРТУЮ СУСТРЭЧУ

Праз некалькі тыдняў уся наша неабсяжная краіна будзе святкаваць слаўны юбілей—дваццацігоддзе ленинска-сталінскага комсамола. За 20 год свайго існавання ленинска-сталінскі комсамол прайшоў гераічны шлях барацьбы. Комсамол не адзін раз паказваў сваю доблесць і гераізм, мужнасць і храбрасць у барацьбе за сацыялізм, за шчаслівае, радаснае жыццё, у барацьбе з ворагамі народа. Ленинска-сталінскі комсамол выхаваў дзесяткі тысяч верных сыноў нашай радзімы, да канца адданных большэвіцкай партыі. Комсамол быў, ёсць і будзе заўсёды верным памочнікам вялікай партыі Леніна—Сталіна.

У гонар слаўнага юбілею комсамола на фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах, у вышэйшых навучальных установах і школах разгарнулася шырокая хваля сацыялістычнага спаборніцтва. Шчаслівая савецкая моладзь рыхтуецца лепшымі падарункамі сваёй мацеры-радзіме. Сотні і тысячы юнакоў і дзяўчат паказваюць бліскучыя ўзоры барацьбы за высокую прадукцыйнасць працы на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, змагаюцца за ўмацаванне абароназдольнасці нашай радзімы, авалодаюць большэвізмам, навукай, культурай.

У нас рад комсамольцаў, уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва, бяруць канкрэтныя абавязальствы, рыхтуюць падарункі мацеры-радзіме. Так, комсамолка студэнтка I курса Сямёнава ў адказ на заклік комсамольцаў і моладзі аўтазавода імя Сталіна, бярэ абавязальства здаць экзамены і залікі ў першае паўгоддзе на добра і выдатна, здаць усе нормы на значок ГПА першай ступені. Комсамолка-выдатніца II курса гістфака Зябіна абавязалася ў першую сесію здаць усе прадметы на выдатна і атрымаць званне выдатцы матацыкла.

— Я абавязваюся ў першым паўгоддзі здаць экзамены па ўсіх прадметах толькі на выдатна, здаць нормы на значок ППХА II ступені, — піша ў сваім абавязальстве комсамолка студэнтка-выдатніца тав. Сіўко.

— Здаць на добра і выдатна залікі ў першае паўгоддзе, авалодаць куліметам, матацыклам, стаць шоферам і пілотам, здаць нормы на варашылаўскага стралка і ППХА, — такія абавязкі бяруць комсамольцы і несаюзная моладзь ВДУ ў гонар слаўнага юбілею.

Аднак трэба адзначыць, што падрыхтоўка да дваццацігоддзя комсамола ў нас праходзіць неарганізавана, без дастатковага кіраўніцтва партарганізацыі ВДУ і камітэта комсамола.

Трэба разгарнуць шырокую, дзейную падрыхтоўку да юбілею ВЛКСМ, рыхтаваць вартыя падарункі мацеры-радзіме.

У хуткім часе ў ВДУ пачынаецца справядлівае перавыбарчае кампанія перыядычнай комсамольскай арганізацыі.

Трэба прывесці справядліва-перавыбарчыя охоты на высімім палітычным узроўні, скарываць іх для ўздыму ўнутрысаюзнай работы, палітычнай вучобы, росту комсамольскай арганізацыі, каб дастойна сустрэць слаўную гадавіну ленинска-сталінскага комсамола.

У ГОНАР ЮБІЛЕЮ КОМСАМОЛА

Увесь народ нашай краіны дзейна рыхтуецца да юбілею ленинска-сталінскага комсамола—вернага памочніка нашай роднай большэвіцкай партыі. На прадпрыемствах, у калгасах, у навучальных установах, у саўгасах, у навуцкіх установах, у арганізацыях сацыялістычнага спаборніцтва і ўдзячнасці на дастойную сустрэчу 20-годдзя ВЛКСМ.

У адказ на адрыв комсамольцаў і моладзі аўтазавода імя Сталіна, якія заклікалі рыхтаваць падарункі мацеры-радзіме, я бярэ на сябе абавязальства: здаць экзамены і залікі ў першым паўгоддзі на добра і выдатна, здаць усе нормы на значок ГПА першай ступені.

Л. СЯМЕНАВА.

Студэнтка I курса гістфака.

БУДЗЕМ ВЫДАТНІЦАМІ

З новымі сіламі, з новым энтузіязмам мы, першакурсніцы гістфака, прыступілі да вучобы. Упершыню ў сваім жыцці прышоўшы ў вышэйшую школу, з выключнай увагаю мы слухаем і запісваем лекцыі, складаем канспекты па атрытаную рэкамендаваную літаратуру.

Перад сабой мы паставілі задачу: стаць высокакваліфікаванымі выкладчыкамі гісторыі. Упартай работай мы даб'ёмся гэтага.

Рыхтуючыся да 20-й гадавіны ленинска-сталінскага комсамола, абавязваемся здаць экзамены і залікі ў першым семестры на выдатна і прымаць актыўны ўдзел у грамадскай рабоце ўніверсітэта.

ВІТНОУСКАЯ, РАУКОВІЧ, ДВОСІНА, КАРЭЛЬСКАЯ, КАГАН.

Першакурсніцы гістфака.

Атрымаў званне снайпера

Рыхтуючыся да 20-годдзя ленинска-сталінскага комсамола я, будучы салдат на Усебеларускую школу снайпераў, узяў на сябе абавязальства закончыць яе з выдатнымі адзнакамі.

Гэты абавязак я з гонарам выканваю—атрымаў званне снайпера. Няхай толькі вораг пойдзе на нас вайной, і я ўсім 170-мільённым савецкім народам меткім агнём і без промаху буду знішчаць яго па яго-ж уласнай тэрыторыі.

Па першаму закліку нашай партыі і комсамола я ў кожную хвіліну гатоў стаць на абарону радзімы і абараняць яе так, як абаранялі яе героі Далёка-Усходняга фронту.

Бяру на сябе абавязальства: вучыцца на выдатна і скончыць школу мотаняўшчыкаў.

Н. СТАНКЕВІЧ.

Мой падарунак мацеры-радзіме

Ленинска-сталінскі комсамол рыхтуецца да свайго слаўнага 20-годдзя. Сотні і тысячы комсамольцаў і моладзі квітнечнай краіны сацыялізма рыхтуюць падарункі мацеры-радзіме. Паэты пішуць вершы, мастакі малюць карціны, стэханаўшчы ўстаўляюць новыя рэкорды.

Я—студэнтка-комсамолка. У гонар юбілею комсамола я абавязваюся ў першым паўгоддзі здаць экзамены па ўсіх прадметах толькі на выдатна, здаць нормы на значок ППХА другой ступені, каб на выпадак нападу ворага на нашы свяшчэнныя граніцы абараняць іх да апошняй кроплі крыві.

СІЎКО.

Студэнтка-выдатніца IV курса хімфака.

КАШТОЎНАЕ ПАПАЎНЕННЕ

Кампазіцыі Мікель Анджэла, малюнкі Рафаэля лічыліся непараўнальнымі па сваёй красе. Толькі краса жыцця, напісаная геналянай рукой савецкага народа, прымуціла блякнуць тварэнні карыфеяў старажытнага мастацтва.

Гэтую красу жыцця асабліва адчувае моладзь, якая нарадзілася пасля Вялікага Кастрычніка. Нашы юнакі і дзяўчаты — самыя шчаслівыя на свеце. У іх светлае сучаснае і яшчэ святлейшае будучае.

Поўнакроўныя, з бронзавым летнім загарам прышлі ва ўніверсітэт студэнты-першакурснікі. На тварох жахлівае ззяе балдэрасць.

— Песняй задорнай хачу я славіць красу і радаць маёй мацеры-радзіме, — кажа ўдзельніца хора студэнтка I курса гістфака Паўлава Ніна.

Ніна скончыла на выдатна Аршанскую сярэднюю школу. Кім быць яна рашыла залюба да сканчэння школы.

З малых год у яе расло жаданне вучыць гісторыю жыцця чалавецтва.

Цяпер мары дзяцінства робяцца сапраўднасцю. Смелым, упэўненым голасам Ніна расказвае:

— Я прышла ва ўніверсітэт з ацэнтам выдатніцы вучобы. У азнаменаванне 20-годдзя ВЛКСМ я дала абяцанне вучыцца толькі на выдатна, і гэта будзе мой падарунак мацеры-радзіме.

У сярэдняй школе Ніна не скончыла здачы нормы на значок «ВС». Зараз яна абавязкова хоча займацца ў стралковым гуртку.

— Буду страляць без промаху, — кажа Ніна. Хай ведаюць японскія самураі, што я, як кожная савецкая дзяўчына, гатова з вінтоўкай у руках алпомсціць за кроў, геройска пралітую сынамі мацеры-радзімы ў раёне рэзера Хасан. Мой сацька камандзір Чырвонай Арміі і калі будзе патрэбна — я разам з ім пайду б'ць ворага.

На сталі ляжыць раскрыты 1-шы том капітала Маркса. Маладая дзяўчына, якой мінула толькі 17 юнацкіх год, уважліва разбірае кожны радок, кожнае слова тэніа чалавецтва. Вясялая і жшчерадасная, з дзявочай усмешкай на твары Камінская Люба, студэнтка I курса гістфака, з першых дзён пачала работу над матэрыялам. Люба вельмі любіць гісторыю і гэту любоў да гісторыі яна прывяла з малых год. Яшчэ будучы ў V класе, яна чытала кнігі па гісторыі.

— У азнаменаванне 20-годдзя ВЛКСМ, — кажа Камінская Люба, — я прыношу падарунак мацеры-радзіме — мой абавязак здаць усе прадметы ў гэтым вучэбным годзе на выдатна.

Многа іх, маладых патрыётаў сацыялістычнай радзімы, прагнулі да навукі юнакоў і дзяўчат, улілося ў нашы студэнцкія рады. Малады і квітнечны сад арлінага племені весела і шчасліва жыве над сонечнымі праменямі Сталінскай Канстытуцыі. Іх дзіпла сагравае сэрца любімага і вялікага сававода таварыша Сталіна. НАЛІНІН.

ЗАМАЦЮЮ ПОСПЕХІ ў ВУЧОБЕ

Я выдатніца вучобы. Мінулы вучэбны год закончыла на выдатна па ўсіх прадметах.

Зараз, рыхтуючыся да юбілею ленинска-сталінскага комсамола, я абавязваюся вучыцца толькі выдатна, здаць усе прадметы ў першую сесію на выдатна.

Апрача гэтага, здам экзамены на атрыманне звання выдатцы матацыкла. Такія мае падарункі мацеры-радзіме. Комсамолка ЗЯБІНА, выдатніца II курса гістфака.

ЗАБЫТЫ ўЧАСТАК РАБОТЫ

Сярод навуковых і адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў ВДУ ёсць нямала моладзі, з якую комсамольская арганізацыя аспіранцкай групы не праводзіць ніякай палітыка-выхаваўчай работы.

Дастаткова сказаць, што за год свайго існавання комсамольская група аспірантаў у рады комсамола не прыняла ніводнага маладога-работніка ВДУ. Мж тым у ВДУ сярод лабарантаў, прапаратараў і работнікаў канцылярый ёсць значная колькасць моладзі, якая варты быць у радах ленинскага комсамола.

МК ВДУ і комсамольская група аспірантаў нічога не зрабілі, каб распусьмачы дагэтуль існуючаму значэнне прызыву ў рады нашай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Безадказнасьць старшынкі МК тав. Некрашэвіча і камсорга аспіранцкай групы тав. Корана прывяла да таго, што святкаванне XXIV Міжнароднага юнацкага дня прайшло зусім без падрыхтоўкі: не было праведзены гутаркі і сходы сярод моладзі аб значэнні Міжнароднага юнацкага дня. Нават да дэманстрацыі не было ніякай падрыхтоўкі. У выніку гэтага—на дэманстрацыю прыйшлі толькі 2 чалавекі.

Работа МК і комсамольскай групы аспірантаў універсітэта нікім не кантралявалася, і гэта вядзе да безадказнасці ў рабоце, і асабліва ў справе правядзення сярод моладзі палітычна-масавай работы. У гэтым вінаваты партыйны і комсамольскі камітэты.

Дэлегат НАХІМОУСКАЯ.

